



Фота Уладзіміра ШЛАПАКА, "НГ"

**"Беларуская народная песня не мае геаграфічных межаў", — упэўнены артысты неафольк-гурта "Беларуская брама" (злева направа — Святлана КАРДАШ, Руслан ХЛЕБАРОДАУ, Марына СЯРДЗЮК)**

Аўтэнтычны фальклор — гэта "музей", а музей — рэч закансераваная. Каб наблізіць шырокое кола людзей да народнай творчасці, усяго таго, што выношвалася і стваралася продкамі на працягу стагоддзяў, шмат якіх айчынныя калектывы выйшлі на шлях яе адраджэння. Надаць новае жыццё не адной сотні беларускіх народных песень хоча і заснавальнік неафольк-гурта "Беларуская брама" Руслан Хлебародаў.

Калі ўпершыню пачула па радыё песні ў выкананні гэтага калектыву, не магла стрымаць слёз. Ад светлага спаткання з мінулым нашых бабуль і дзядуліў, ад знаёмства з іх перажываннямі любові, расстання...

Яны сыходзяць ад нас, а песні, імі спетыя, застаюцца. Жылі нашы прадзеды не ў такі насычаны тэхнікай час, і пачуці іх былі, падаецца мне, больш пранікнёнымі і шчырымі. Замест эсэмэсак на мабільны

слалі  
лісты  
адзін аднаму і з  
нецярпеннем ча-  
калі адказу.

У час экспедыцыі па Палесці адна ба-  
булька распавяляла му-  
зыканту Руслану Хле-  
бародаву пра стара-  
дауні рытуал, які здзяйсняла дзячучы-  
на, чакаючы свайго  
любага з далёкага  
краю. Каб мець на-  
дзею на тое, што ён  
абавязкова верне-  
ца, а іх пачуць за  
час расстяння набя-  
ре яшчэ большую

моц, яна павінна была нешта пасадзіць на сваім агародзе. "Сімвал" пачуцца рос, як бы напітваўся энергіяй дзячучыны і засцерагаў суджанага ад нягод удалёкім краю. Аднак здараляся і наадворт. Тады і нарадзілася песня "Гурочки". Дзячучына, чакаючы свайго кахранага "чатыры гадочки", пасадзіла ў чатыры разы гурочки". А калі суджаны вярнуўся, "не пасмела сказаць "здрастуй", бо маці стаяла":

Я яму ні слова,  
Ён мне ні слова,  
Махнү беленъкім платочкам:  
— Будзь, міла, здарова!

Песні, пачутыя ад палескіх бабулек, Руслан Хлебародаў занатаў, а потым вырашыў

# Струмочак жыцця

Палескія спевы на сучасны лад загучалі з дапамогай неафольк-гурта "Беларуская брама"

запісаць іх у студыі цэнтра дадатковай адукацыі "Кантакт", дзе выкладае курс ігры на гітары. Цяпер "Гурочки" гучаць на ўсіх канцэртах "Беларускай брамы", якая і была створана дзеля папулярызацыі беларускіх народных песен. Першы час музыкант знаходзіўся ў пошуку — гурту патрэбен быў уласны стыль, свой адметны твар. У рэшце рэшт прыйшлі да фольк-мадэрну: выкананні фальклорных спевau у сучаснай апрацоўцы з прымяненнем электронных музычных інструментau. "Ствараючы калектыв, мы ха-

разам з Марынай Сярдзюк і Святланай Кардаш, якія зараз ужо студэнткі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва, Руслан Хлебародаў выступае з канцэртамі не толькі ў Беларусі. "Калі былі з гастролямі ў Германіі, убачылі, з якім задавальненнем нас там слухалі, зразумелі, што беларуская песня не мае геаграфічных межаў", — расказвае Руслан. — У Еўропе нашым эстрадным артыстам складана знайсці свайго слухача, таму што там у гэтым жанры ўжо ўсё створана. А фальклору няма альбо ён

// Гурт не мае на мэце захапіць слухача гучнасцю і галашэннем. Неабавязкова пець гучна, каб цябе пачулу і ацанілі сілу твайго голасу, лічаць артысты. Трэба браць душой і аранжыроўкамі, паказаць культуру выканання народнай песні. //

целі наш беларускі фальклор зрабіць больш зразумелым, блізкім людзям, асабліва моладзі, — гаворыць Хлебародаў. — У Мінскі цэнтр дадатковай адукацыі прыходзіць шмат школьнікаў, каб навучыцца іграць на музычных інструментах. І калі яны ўжо могуць асвойваць творы самастойна, вельмі рэдка хто з іх выбрае для выканання беларускую кампазіцыю. Шкада, бо наша культура мае чым гарантыцца".

дайно загублены. Таму нашы народныя спевы там могуць слухаць бясконца. Беларуская музыка — гэта вялікае багацце, і можна смела рабіць выдатныя інтэрпрэтацыі народных мелодый. Ведаецце, чым народная песня адрозніваецца ад іншых? Тым, што яна стагоддзяў выношвалася. Таму яна кранае да глыбіні душы".

Гурт не мае на мэце захапіць слухача гучнасцю і галашэннем. Неабавязкова пець гучна, каб цябе пачулу і

ацанілі сілу твайго голасу, лічаць артысты. Трэба браць душой і аранжыроўкамі, паказаць культуру выканання народнай песні. "У розных рэгіёнах Беларусі адны і тыя ж песні гучаць па-рознаму, — гаворыць Руслан Хлебародаў. — А на Палесці можна знайсці яшчэ больш варыянтаў. Там у кожнай вёсцы спяваюць па-свойму".

Складана знайсці беларуса, які б ніколі не чуў песні "Цячэ вада ў ярок...". Прывыклі, што часцей яе выконваюць голасна, залівіста. А вось на Палесці ў вёсцы Дубравы яе спяваюць лагодна, павольна, ціха. Так у рэпертуары "Беларускай Брамы" з'явілася песня "Кладачка" з захаваннем дубраўскага стылю выканання. Усяго ў іх рэпертуары ўжо больш за сто песен. Многія з іх ніколі не чуў. Напрыклад, песню "Струмочак", якая ўжо стала візітнай карточкай неафольк-гурта. "Слова "струмочак" прыдумалі на Палесці, — расказвае Руслан Хлебародаў. — Так там называюць крыніцу, маленькую рэчанку. Нядайна на гэту песню знялі кліп. Здымкі праходзілі на месцы ўпадзення рэчкі Нарачанкі ў Вілію. На нашу думку, гэта і ёсьць той самы струмочак, пра які мы спяваем".

Марына КУЗЬМИЧ, "НГ"